



Назва ТВП: Пойма Дняпра Лоеў-Жары



© С. Левый

Код: BY053

Геаграфічныя каардынаты: 51°51' N 26°36' E

Адміністрацыйная прыналежнасць: Гомельская вобласць: Брагінскі раён, Лоеўскі раён

Плошча: 36232 га

Крытэрыі: A1, B2, B3, A4i

Нацыянальны прыродаахоўны статус: паўночная частка Біялагічны заказнік рэспубліканскага значэння «Днепра-Сожскі» (15212 га)

Міжнародны прыродаахоўны статус: ТВП міжнароднай значнасці, утворана ў 2010 годзе

Агульнае апісанне:

Тэрыторыя размешчана на паўднёвым усходзе Беларусі і на ўсім працягу на мяжы з Украінай. Працягласць агульнага (памежнага) участку складае больш за 150 км. Шырыня поймы Дняпра з беларускага боку значна змяняецца – ад некалькіх сотняў метраў да некалькіх кіламетраў. На ўчастках з вузкай поймай берагі стромкія абрывістыя, вышыня берага можа складаць ад некалькіх метраў да

10-15 м.

Шырыня рэчышча складае на дадзеным участку 0,8-1,5 км, у раёне на поўнач ад Кіеўскага вадасховішча - да 3-5 км. Рэчышча звілістае, мае шмат перакатаў і мялізн. Ніжэй в. Жылічы моцна меандрыруе, з шматлікімі пратокамі і тонямі. Падчас вясновай паводкі пойма падтапляецца на шырыню да 3-5 км. У засушлівыя гады Днепр захоўвае шырыню рэчышча ад некалькіх сотняў метраў да кіламетра і больш. Даліна ракі характарызуецца наяўнасцю старажытных тэрас (асабліва выразна вылучаных каля вёсак Бывалькі - Дзеражычы).

Раней, відаць, пойма на значнай плошчы касілася. Зараз косіца не значная частка. Натуральны гідралагічны рэжым практычна не парушаны. Найбольш шырока распаўсюджаны ў пойме Дняпра наступныя тыпы біятопаў: поймавыя вільготныя лугі, хмызняковыя зараснікі з адзінкавымі дрэвамі або групы дрэў, сухія рознатраўныя лугі, якія нагадваюць стэпы, рагозна-трысняговыя зараснікі, старыцы, зацягнутыя суцэльным дыванам водных раслін.

Вырашальнай умовай развіцця расліннасці і яе размеркавання па тэрыторыі поймы з'яўляецца мезарэл'еф і рэжым увільгатнення глеб, які рэзка змяняецца па ўзроўнях - ад лугова-стэпавага, на высокіх, да балотнага на нізкіх берагах. Лясная расліннасць прадстаўленая разрэджанымі, фрагментарнымі ўчасткамі. На ўзнёслых участках, некалі ўяўляўшых сабой фрагменты сухіх пяшчаных выдмх з беднай разрэджанай ксерафітнай расліннасцю сёння ўясноўным прадстаўлены хваёвыя пасадкі. У паніжэннях распаўсюджаны алешнікі, бярэзнікі, лазнякі.

Паўночная частка ТВП - заказнік "Дняпра-Сожскі". Міжрэчча рэк Сож і Днепр - гэта адна з унікальных экасістэм Беларусі. Тэрыторыя ахоплівае шырокія поймы рэк Сож і Днепр, уключае поплавы, поймавыя дубровы, старыцы і азёры, па берагах зарослыя хмызняком. Узнёслыя ўчасткі заняты хваёвымі лясамі. Увогуле ў заказніку землі занятыя лясамі складаюць 48%, лугамі - 30%, хмызняковымі зараснікамі - 20%. Усяго на тэрыторыі заказніка адзначана 656 відаў вышэйшых раслін. У тым ліку 3 віда дзеразы, 6 - хвашчоў, 7 - папарацей, 1 - голанасенных, 639 - пакрытанасенных.

Асноўныя біятопы:

Тэрыторыя размешчаная на паўднёвым усходзе Беларусі і на ўсім працягу на мяжы з Украінай. Працягласць агульнага (памежнага) участку складае больш за 150 км. Шырыня поймы Дняпра з беларускага боку значна змяняецца - ад некалькіх сотняў метраў да некалькіх кіламетраў. На ўчастках з вузкай поймай

берагі стромкія абрывістыя, вышыня берага можа складаць ад некалькіх метраў да 10-15 м.

Шырыня рэчышча складае на дадзеным участку 0,8-1,5 км, у раёне на поўнач ад Кіеўскага вадасховішча - да 3-5 км. Рэчышча звлістае, мае шмат перакатаў і мялізн. Ніжэй в. Жылічы моцна меандрыруе, з шматлікімі пратокамі і тонямі. Падчас вясновай паводкі пойма падтапляецца на шырыню да 3-5 км. У засушлівыя гады Днепр захоўвае шырыню рэчышча ад некалькіх сотняў метраў да кіламетра і больш. Даліна ракі характарызуецца наяўнасцю старажытных тэрас (асабліва выразна вылучаных каля вёсак Бывалькі - Дзеражычы).

Раней, відаць, пойма на значнай плошчы касілась. Зараз косіца не значная частка. Натуральны гідралагічны рэжым практычна не парушаны. Найбольш шырока распаўсюджаны ў пойме Дняпра наступныя тыпы біятопаў: поймавыя вільготныя лугі, хмызняковыя зараснікі з адзінкавымі дрэвамі або групы дрэў, сухія рознатраўныя лугі, якія нагадваюць стэпы, рагозна-трысняговыя зараснікі, старыцы, зацягнутыя суцэльным дыванам водных раслін.

Вырашальнай умовай развіцця расліннасці і яе размеркавання па тэрыторыі поймы з'яўляецца мезарэл'эф і рэжым увільгатнення глеб, які рэзка змяняецца па ўзроўнях - ад лугова-стэпавага, на высокіх, да балотнага на нізкіх берагах. Лясная расліннасць прадстаўленая разрэджанымі, фрагментарнымі ўчасткамі. На ўзнёслых участках, некалі ўяўляўшых сабой фрагменты сухіх пяшчаных выдмх з беднай разрэджанай ксерафітнай расліннасцю сёння ўасноўным прадстаўлены хваёвыя пасадкі. У паніжэннях распаўсюджаны алешнікі, бярэзнікі, лазнякі.

Паўночная частка ТВП - заказнік "Дняпра-Сожскі". Міжрэчча рэк Сож і Днепр - гэта адна з унікальных экасістэм Беларусі. Тэрыторыя ахоплівае шырокія поймы рэк Сож і Днепр, уключае поплавы, поймавыя дубровы, старыцы і азёры, па берагах зарослыя хмызняком. Узнёслыя ўчасткі заняты хваёвымі лясамі. Увогуле ў заказніку землі занятыя лясамі складаюць 48%, лугамі - 30%, хмызняковымі зараснікамі - 20%. Усяго на тэрыторыі заказніка адзначана 656 відаў вышэйшых раслін. У тым ліку 3 віда дзеразы, 6 - хвашчоў, 7 - папарацей, 1 - голанасенных, 639 - пакрытанасенных.

Птушкі:

У вогуле пад час даследванняў на гэтай тэрыторыі адзначана каля 200 відаў птушак, з якіх гняздуюць альбо верагодна гняздуюць 139 відаў. Іншыя адзначаюцца пад час міграцыі. Найбольшае значэнне гэтая тэрыторыя мае для

такіх відаў як дубальт *Gallinagomedia*, драч *Crexcrex*, малая крычка *Sterna albifrons*, белакрылая крычка *Chlidonias leucopterus*, звычайны пагоніч *Porzana porzana*, ластаўка-зямлянка *Riparia riparia* і інш. Арнітафаўна тэрыторыі слаба вывучана і таму патрабуе далейшых даследаванняў.

Іншыя групы жывел:

Іншыя групы жывел таксама даследаваны не дастаткова. З млекакормячых адзначана 36 відаў.

Стан рэдкіх відаў птушак:

| Віды | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды (2003-2010) | Крытэрыі ТВП |
|---|--------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Гусь-піскулька <i>Anser erythropus</i> | МГ | + | 2006-2010 | П | | |
| Гусь шэрая <i>Anser anser</i> | МГ | + | 2006-2010 | П | | |
| Качка-шылахвостка <i>Anas acuta</i> | МГ | + | 2006-2010 | П | | |
| Качка-чырка <i>Anas querquedula</i> | ГН | 250-300 п | 2003-2004 | Э | | В2 |
| Савук-луток <i>Mergus albellus</i> | МГ | + | 2006-2010 | П | | |
| Чапля-бугай <i>Botaurus stellaris</i> | ГН | 10-15 с | 2006-2010 | Э | | |

| Віды | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды (2003-2010) | Крытэрыі ТВП |
|---|--------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Чапля-лазнянік <i>Ixobrychus minutus</i> | гн | 5-10 п | 2003-2004 | Э | | |
| Чапля-кваква <i>Nycticorax nycticorax</i> | гн? | + | 2003-2004 | П | | |
| Чапля вялікая белая <i>Casmerodius albus</i> | гн | + | 2006-2010 | П | ↑ | |
| Чорны бусел <i>Ciconia nigra</i> | гн | + | 2006-2010 | П | | |
| Каршун чорны <i>Milvus migrans</i> | гн | 1-5 п | 2006-2010 | Э | | |
| Арлан-белахвост <i>Haliaeetus albicilla</i> | гн | 3-5 п | 2003-2004 | Э | | |
| Арол-вужаед <i>Circaetus gallicus</i> | мг | + | 2006-2010 | П | | |
| Лунь палявы <i>Circus cyaneus</i> | гн | + | 2006-2010 | П | | |
| Скапа <i>Pandion haliaetus</i> | мг | + | 2006-2010 | П | | |

| Віды | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды (2003-2010) | Крытэрыі ТВП |
|---|--------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Сокал-пустальга <i>Falco tinnunculus</i> | ГН | + | 2006-2010 | П | | |
| Сокал-кабец <i>Falco subbuteo</i> | ГН | + | 2006-2010 | П | | |
| Пагоніч звычайны <i>Porzana porzana</i> | ГН | 250-300 с | 2003-2004 | Э | | В3 |
| Драч <i>Crex crex</i> | ГН | 150-300 с | 2003-2004 | Э | | |
| Журавель шэры <i>Grus grus</i> | ГН | > 4 п | 2007 | П | | |
| Крывок <i>Haematopus ostralegus</i> | ГН | ~ 20 п | 2006-2010 | Э | | |
| Зуёк вялікі <i>Charadrius hiaticula</i> | МГ | + | 2006-2010 | П | | |
| Баталён <i>Philomachus riphaeus</i> | МГ | + | 2006-2010 | П | | |
| Дубальт <i>Gallinago media</i> | ГН | 20 с | 2002 | Э | | А1 |
| Грыцук вялікі <i>Limosa limosa</i> | ГН | + | 2006-2010 | П | | |

| Віды | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды (2003-2010) | Крытэрыі ТВП |
|---|--------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Кулён сярэдні <i>Numenius phaeopus</i> | МГ | + | 2006 | П | | |
| Кулён вялікі <i>Numenius arquata</i> | МГ | + | 2006-2010 | П | | |
| Кулік-селянец <i>Tringa nebularia</i> | МГ | + | 2006-2010 | П | | |
| Кулік-паручайнік <i>Tringa stagnatilis</i> | МГ | + | 2006-2010 | П | | |
| Кулік-марадунка <i>Xenus cinereus</i> | ГН | 5-10 п | 2006-2010 | Э | | |
| Чайка малая <i>Hydrocoloeus minutus</i> | МГ | + | 2006-2010 | П | | |
| Чайка шызая <i>Larus canus</i> | МГ | + | 2006-2010 | П | | |
| Крычка малая <i>Sternula albifrons</i> | ГН | 30-50 п | 2003-2004 | Э | | В2 |
| Рыбачка белашчокая <i>Chlidonias hybrida</i> | ГН | + | 2006-2010 | П | | |

| Віды | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды (2003-2010) | Крытэрыі ТВП |
|---|--------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Рыбачка чорная <i>Chlidonias niger</i> | ГН | 150 п | 2003-2004 | Э | | В2 |
| Рыбачка чорная <i>Chlidonias niger</i> | МГ | 1000-1500 ас | 2003-2004 | Э | | |
| Рыбачка белакрылая <i>Chlidonias leucopterus</i> | МГ | 3000-5000 ас | 2003-2004 | Э | | А4і |
| Пугач <i>Bubo bubo</i> | ГН | 2 п | 2006-2010 | П | | |
| Звычайны зімародак <i>Alcedo atthis</i> | ГН | + | 2006-2010 | П | | |
| Дзяцел беласпінны <i>Dendrocopos leucotos</i> | ГН | + | 2006-2010 | П | | |
| Жаўрук-смяцюх <i>Galerida cristata</i> | ГН | + | 2006-2010 | П | | |
| Ластаўка-зямянка <i>Riparia riparia</i> | ГН | 20000-30000 п | 2003-2004 | Э | | В3 |

| Віды | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды (2003-2010) | Крытэрыі ТВП |
|--|--------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Валасяніца-белашыйка <i>Ficedula albicollis</i> | гн | + | 2003-2004 | П | | |
| Сініца белая <i>Cyanistes cyaneus</i> | гн? | + | 2003-2004 | П | | |
| Грычун чарналобы <i>Lanius minor</i> | гн | + | 2003-2004 | П | | |

Іншыя рэдкія і знаходзячыся пад пагрозай знікнення віды:

Звяры: арэшнікавая соня *Muscardinusavellanarius*.

Рэптыліі: болотная чарапаха *Emisorbicularis*.

Расліны: званок лілеялісты *Adenophoralilifolia*, цыбуля скарада *Allium scorodoprasmum*, кураслеп лясны *Anemonesylvestris*, асака ценявая *Carexumbrosa*, павойнік прамы *Clematisrecta*, гваздзік армерыяпадобны *Dianthusarmeria*, лілея кучаравая *Liliummartagon*, касач сібірскі *Irissibirica*, наяда вялікая *Najasmajor*, гарлачык белы *Nymphaeaalba*, шалфей лугавы *Salviapratensis*, вадзяны арэх плывучы *Trapanatans*, фіялка багнавая *Viola uliginosa*, граздоўнік многараздзельны *Botrychiummultifidum*, падвей стройны *Eriophorumgracile*.

Пагрозы:

Вясновае выпальванне расліннасці ў пойме, асабліва ў гады, калі адсутнічаюць павадкі, аказвае крайне негатыўны ўплыў на жывёл і расліны.

Перавыпас жывёлы. На многіх частках поймы адбываецца парушэнне структуры натуральных раслінных супольнасцей. Гэта выражаецца ў змяненні складу расліннасці лугоў. Найбольшую шкоду наносіць кашарная жывёлагадоўля. Яна не толькі цалкам знішчае расліны пакроў, але і з'яўляецца моцнай крыніцай

забруджвання вод і глебы нітратамі.

У сувязі з істотным скарачэннем сенакосных плошчаў у пойме назіраецца хуткае зарастанне балот і адкрытых лугоў лазняком.

Лесааднаўленне на сухіх пясчаных дзюнах вядзе да знішчэння рэдкіх экасістэм і месцаў пражывання відаў.

Рэкамендацыі па захаванню:

Для захавання тэрыторыі варта стварыць рэспубліканскі ландшафтны заказнік на ўсёй плошчы ТВП. Але ў першую чаргу неабходна дадатковыя даследванні арнітафаўны і іншых груп жывёл і раслін, а таксама даследванні накіраваныя на выяўленне негатыўных фактараў адмоўна уплываючых на экасістэмы тэрыторыі.

Неабходна таксама забарона кашарнага ўтрымання жывёл, абмежаванні па залясенню пясчаных выдм, і забарона веснавога палявання на вадаплаваючых птушак.

Крыніцы інфармацыі:

Абрамчук А.В. Абрамчук С.В. Наблюдения за редкими видами птиц на пограничном Днепре. // Беркут т. 13, вып. 1, 2003 г. – С. 128-132.

Кусенков А.Н., Горошко З.А., Шелякин И.А. Редкие и охраняемые виды птиц Днепро-Сожского заказника // Природное асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця. -Брэст, 2008.-С.158

Кусенков А.Н., Лепешко О.В., Торманова О.А. Весенний пролет представителей отряда Anseriformes в междуречье Днепра и Сожа 2008 года // Биологическое разнообразие Белорусского Поозерья: современное состояние, проблемы использования и охраны. -Витебск, 2008.-С.149-150

Svazas S., Monqin E., Grishanov G., Kuresoo A., Meissner W. O.M.P.O. Migratory Birds of the Western Palearctic. Snipes of the eastern Baltic region and Belarus. - Vilnius, 2002. – S.15-35.

Складальнікі : Абрамчук А.В., Гарошка З.А.

** Выкарыстанне змешчанай тут неапублікаванай інфармацыі для навуковых публікацый без пісьмовай згоды яе аўтараў забаронена. У выпадку выкарыстання часткі кантэнту або старонкі цалкам на іншых інтэрнет-рэсурсах, абавязковая*

спасылка на аўтараў і сайт iba.ptushki.org